



# АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ

## ў РЭСПУБЛІКАНСКІХ І АБЛАСНЫХ СМІ



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В РЕСПУБЛИКАНСКИХ И ОБЛАСТНЫХ СМІ»  
НА САЙТЕ МОИРО



**«СБ. Беларусь сегодня»** – общественно-политическая газета.

Основана в августе 1927 г. Выходит пять раз в неделю.

Учредители: Администрация Президента Республики Беларусь и Редакционный совет.

Адрес редакции: 220013, г. Минск,  
ул. Б. Хмельницкого, 10а.

Web-сайт: <http://www.sb.by>

E-mail: [pisma@sb.by](mailto:pisma@sb.by)



**27.05.2022**

**Невмержицкая, О.** У них все только начинается / О. Невмержицкая // СБ. Беларусь сегодня. — 2022. — 27 мая (№ 102). — С. 9.

*В статье рассказывается о участниках Республиканского последнего звонка, среди них Павел Сахар, из агрогородка Шапки Столбцовского района, “Ученик года Минской области - 2022”, стипендиат специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, участник республиканских олимпиад по физике и географии и выпускница средней школы № 23 Борисова Анна Тиханович.*

**Электронная версия статьи:** <https://www.sb.by/articles/u-nikh-vsye-tolko-nachinaetsya.html>

**18.05.2022**

**Захаров, А.** Земля преданных делу / А. Захаров // СБ. Беларусь сегодня. — 2022. — 18 мая (№ 95). — С. 1, 12, 13.

*В статье рассказывается о людях, которые не променяют Крупский район ни на какое другое место в мире, среди них Татьяна Александровна Коновалёнок, заместитель директора по учебной работе средней школы № 3 г. Крупки и единственный в районе учитель-методист.*

**Электронная версия статьи:** <https://www.sb.by/articles/zemlya-predannykh-delu.html>

**14.05.2022**

**Азановіч, Т.** Паdryхтоўка на ўсе сто / Т. Азановіч // СБ. Беларусь сегодня. — 2021. — 14 марта (№ 93). — С. 11.

*У артыкуле Людміла Шавель, настаўніца беларускай мовы і літаратуры Негарэльскай сярэдняй школы № 1, дае парады аб паdryхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове.*

**Электронная версия артыкула:** <https://www.sb.by/articles/padrykhto-ka-na-sesto.html>

**«Домой!»** – ежемесячная газета для замещающих родителей и специалистов по семейному устройству.

Издается с 2013 г. Выходит один раз в месяц.

Учредители: учреждение «Национальный центр усыновления Министерства образования Республики Беларусь», редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Педагогическая пресса».

Адрес редакции: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 77.

E-mail: domoy@nastgaz.by



**Малиновская, Д.** Мир финансов / Д. Малиновская // Домой!. – 2022. — № 5. — С. 3.

*В статье Даниела Малиновская, педагог социальный ГУО “Слуцкий социально-педагогический центр”, рассказывает о образовательном интернет-конкурсе “Мир финансов” среди несовершеннолетних, находящихся на воспитании в приемных и опекунских семьях, детском доме семейного типа, который проводился в Слуцком районе на протяжении трех недель в формате веб-квеста.*

**Шакун, И.** Эмоциональное выгорание замещающих родителей / И. Шакун // Домой!. – 2022. — № 5. — С. 4.

*В статье Ирина Шакун, педагог-психолог УО “Воложинский государственный районный социально-педагогический центр”, рассказывает о работе с приемными семьями, эмоциональном выгорании приемных родителей.*

**Молчанова, Н.** Утечка ресурса: что делать / Н. Молчанова // Домой!. – 2022. — № 5. — С. 6.

*В статье Надежда Молчанова, педагог социальный ГУО “Смолевичский социально-педагогический центр”, рассказывает о как справляются с эмоциональной усталостью родители-воспитатели района.*

**Шакун, И.** Профилактика профессионального выгорания / И. Шакун // Домой!. – 2022. — № 5. — С. 11.

*В статье Ирина Шакун, педагог-психолог УО “Воложинский государственный районный социально-педагогический центр”, рассказывает о профилактике профессионального выгорания.*

**«Настаўніцкая газета»** – выданне асветнікаў Рэспублікі Беларусь.

Выдаецца з 20 снежня 1945 года.

Выходзіць тры разы на тыдзень.

Заснавальнік: Міністэрства адукацыі  
Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 77.

Web-сайт: <http://nastgaz.by/>



**28.05.2022**

**Грэчка, І.** Пашырыць межы даследванняў / І. Грэчка // Настаўніцкая газета.  
— 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 7.

*Да сённяшняга часу юныя краязнаўцы разам з педагогамі ўстанаўліваюць імёны герояў, адкрываюць новыя факты пра падзеі вогненых 40-х. У гэтым чарговы раз пераканала рэспубліканская навукова-даследчая канферэнцыя навучэнцаў “Вялікая Айчынная вайна: гісторыя і памяць”. Яе ўдзельнікі даследавалі малавядомыя старонкі ваеннай гісторыі роднага краю, вывучалі падзвігі землякоў, знаёміліся з дзейнасцю партызанскіх атрадаў і падпольных груп.*

*Сярод пераможцаў Кацярына Раменчык, вучаніца гімназіі № 1 Любані (дыплом I ступені ў секцыі “Па старонках гісторыі маёй малой радзімы”).*

**Электронная версія артыкула:** <https://nastgaz.by/pashyrats-mezhy-dasledavannyau/>

**Куняўская, М.** Свята творчасці і дабрыні / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 9. (Дадатак “Адукацыйная прастора”).

*Фінал абласнога этапу XIII Рэспубліканскага фестывалю мастацкай творчасці “Вясёлкавы карагод” сабраў 190 удзельнікаў з усёй Міншчыны.*

*Дзеці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, сярод якіх выхаванцы дзіцячых дамоў, спецыяльных агульнаадукацыйных і дапаможных школ-інтэрнатаў, навучэнцы ЦКРHiP, прадэманстравалі свае таленты ў мастацкай самадзейнасці, выяўленчай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці.*

**Электронная версія артыкула:** <https://nastgaz.by/svyata-tvorchastsi-i-dabryni/>

**Куняўская, М.** На VI абласным фестывалі “Школа прадпрымальніцтва” юныя бізнесмены Міншчыны ў анлайн-фармаце прадставілі свае бізнес-кампаніі і стартапы / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 9. (Дадатак “Адукацыйная прастора”).

*На VI абласным фестывалі “Школа прадпрымальніцтва” юныя бізнесмены Міншчыны ў анлайн-фармаце прадставілі свае бізнес-кампаніі і стартапы. Фестываль праходзіў у два этапы.*

**Куняўская, М.** Навучэнец 11 класа сярэдняй школы № 1 Любані Ягор Русаковіч заваяваў сярэбраны медаль 56-й Міжнароднай Мендзялееўскай алімпіяды школьнікаў па хіміі / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 9. (Дадатак “Адукацыйная прастора”).

*Навучэнец 11 класа сярэдняй школы № 1 Любані Ягор Русаковіч заваяваў сярэбраны медаль 56-й Міжнароднай Мендзялееўскай алімпіяды школьнікаў па хіміі. Беларусь на алімпіядзе прадстаўлялі 5 юнакоў, 4 з якіх атрымалі медалі.*

**Куняўская, М.** У абласных спаборніцтвах па лёгкаатлетычным мнагаборстве сярод навучэнцаў устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі у Маладзечне прынялі ўдзел больш за 150 навучэнцаў Міншчыны / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 9. (Дадатак “Адукацыйная прастора”).

*У абласных спаборніцтвах па лёгкаатлетычным мнагаборстве сярод навучэнцаў устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі у Маладзечне прынялі ўдзел больш за 150 навучэнцаў Міншчыны. У агульнакамандным першыстве сярод дзяўчат і юнакоў 1 месца заняла каманда Салігорскага дзяржаўнага каледжа.*

**Куняўская, М.** Мінская вобласць прыняла актыўны ўдзел у Рэспубліканскім адукацыйным марафоне “Крокі насустрач”, прысвечаным Міжнароднаму дню сям’і Дню абароны дзяцей / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 9. (Дадатак “Адукацыйная прастора”).

*Мінская вобласць прыняла актыўны ўдзел у Рэспубліканскім адукацыйным марафоне “Крокі насустрач”, прысвечаным Міжнароднаму дню сям’і Дню абароны дзяцей. На інтэрактыўнай экспрэс-пляцоўцы былі прадстаўлены трэнінгавыя заняткі для бацькоў, акцыі, карэкцыйна-развіццёвыя праграмы для выхаванцаў дзіцячага сацыяльнага прытулку.*

**Куняўская, М.** Статус “Школа міру” атрымалі тры ўстановы адукацыі Маладзечанскага раёна / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 9. (Дадатак “Адукацыйная прастора”).

*Статус “Школа міру” атрымалі тры ўстановы адукацыі Маладзечанскага раёна: гімназіі № 6, 10 і сярэдняя школа № 14.*

**Куняўская, М.** Абласныя спаборніцтвы “Турысцяня” па турыстычна-прыкладным мнагаборстве ў тэхніцы пешаходнага турызму адбыліся ў Пухавіцкім раёне / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 9. (Дадатак “Адукацыйная прастора”).

*Абласныя спаборніцтвы “Турысцяня” па турыстычна-прыкладным мнагаборстве ў тэхніцы пешаходнага турызму адбыліся ў Пухавіцкім раёне. У спаборніцтвах, якія прайшлі на спецыяльна абсталяванай паркавай тэрыторыі, прынялі ўдзел самыя юныя турысты вобласці ва ўзросце 10-12 гадоў.*

**Рэва, Д.** Што дашкаляты робыць у каледжы? / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 11.

*У артыкуле расказваецца пра прафарыентацыю дашкалят у ўстановах прафесійнай адукацыі Міншчыны. Так, напрыклад, у Маладзечанскім каледжы сустрэчы з прафесіяй для малых ператвараюць у забаўляльнае свята і абавязкова даюць ім магчымасць адчуць сябе сапраўднымі работнікамі.*

**Нікіфарава, С.** Працоўныя планы / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 13.

*Апошні трэнд у прафарыентацыі — арыентаванне школьнікаў на выбар прафесій, неабходных для канкрэтнага прадпрыемства. Менавіта такі алгарытм быў выбраны сёлета і ў Міханавіцкай сярэдняй школе Мінскага раёна.*

*Электронная версія артыкула: <https://nastgaz.by/pratsounyya-plany/>*

**26.05.2022**

**Церахава, Н.** У гармоніі музыкі і вобразаў / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2022. — 26 мая (№ 56). — С. 9.

*Артыкул прысвечаны настаўніце рускай мовы і літаратуры заслужанай сярэдняй школы № 2 імя М. К. Пуцэйкі Мінскага раёна Наталле Андрэеўне Кабанавай.*

*Электронная версія артыкула: <https://nastgaz.by/u-garmonii-muzyki-i-vobrazaui/>*

**21.05.2022**

**Куняўская, М.** Банк адукацыйных рэсурсаў / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 21 мая (№ 54). — С. 5.

*На III фестывалі педагогаў дашкольнай адукацыі “Арыенціры дзяцінства” кіраўнікі і выхавальнікі дзіцячых садоў Міншчыны разам з навукоўцамі абмеркавалі, як лепш выхоўваць грамадзянскасць і патрыятызм у дзяцей.*

*Электронная версія артыкула: <https://ng-press.by/2022/05/21/bank-dukatsyinyh-resursau/>*

**Сахно, Н.** Лета – для здароўя / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 21 мая (№ 54). — С. 5.

*Прагназуецца, што сярэдні кошт пуцёўкі ў загарадны аздаравленчы лагер з кругласутачным знаходжаннем складзе 577.11 рубля. Пра падрыхтоўку да летняга аздаравленчага сезона у артыкуле расказала намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце НДЦ “Зубраня” Марына Шлык.*

*Электронная версія артыкула: <https://nastgaz.by/leta-dlya-zdarouya/>*

**19.05.2022**

**Церахава, Н.** Жывая гісторыя / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2022. — 19 мая (№ 53). — С. 27.

*Народны музей баявой славы заслаўскай сярэдняй школы №2 імя М.К.Пуццейкі Мінскага раёна штогод у красавіку – маі запрашае навучэнцаў і педагогаў наведаць выставу, прысвечаную памяці адважнага і таленавітага генерала і камдыва.*

**Электронная версія артыкула:** <https://nastgaz.by/zhyvaya-gistoryya/>

**17.05.2022**

**Куняўская, М.** Гэта наша Радзіма / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 17 мая (№ 52). — С. 3.

*Абласны семінар-нарада сабраў уіх начальнікаў упраўленняў адукацыі, спорту і турызму, кіраўнікоў устаноў адукацыі Міншчыны і кіраўнікоў па ваенна-патрыятычным выхаванні.*

**Мельнік, Н.** Калі настаўнік - блогер / Н. Мельнік // Настаўніцкая газета. — 2022. — 17 мая (№ 52). — С. 14. (Дадатак “Адукацыйная прастора”).

*У артыкуле Ніна Мельнік, настаўніца пачатковых класаў Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раёна, расказвае пра персанальны блог настаўніка.*

**Электронная версія артыкула:** <https://nastgaz.by/kali-nastaunik-bloger/>

**Шыла, А.** Скарбонка краязнаўчых знаходак / А. Шыла // Настаўніцкая газета. — 2022. — 17 мая (№ 52). — С. 14. (Дадатак “Адукацыйная прастора”).

*У артыкуле Аляксандр Шыла, дырэктар Калачоўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Лагойскага раёна, расказвае пра навучанне дзяцей гісторыі роднага краю.*

**Электронная версія артыкула:** <https://nastgaz.by/skarbonka-krayaznauchyhznahodak/>

**14.05.2022**

**Куняўская, М.** Адказны выбар / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 14 мая (№ 51). — С. 6.

*Сістэма прафесійнай адукацыі цэнтральнага рэгіёна: што сабой уяўляе, як трансфармуецца і якія змяненні яе чакаюць, а гытым у артыкуле расказвае начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінаблвыканкама Мікалай Башко.*

**Электронная версія артыкула:** <https://nastgaz.by/adkazny-vybar/>

**Несцяровіч, В.** Васільковая палітра / В. Несцяровіч // Настаўніцкая газета. — 2022. — 14 мая (№ 51). — С. 8.

*Юны мастак не павінен замыкацца ў цеснай студыі, калі яго чакаюць натоўпы прыхільнікаў мастацтва, - вырашылі ў Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Чэрвеня і разгарнулі актыўную дзейнасць. Адна з самых любімых форм прэзентацыйнай работы тутэйшых педагогаў і навучэнцаў – майстэрства бодзі-арту.*

**Архіпенка, Д.** На адной хвалі / Д. Архіпенка // Настаўніцкая газета. — 2022. — 14 мая (№ 51). — С. 10.

*Галоўная фішка суботы ў сярэдняй школе № 9 Жодзіна – інтэрактыўнасць, якая прадугледжвае гульнявы фармат, абмен думкамі і зваротную сувязь з бацькамі. Ва ўстанове адукацыі распрацавана адмысловая сістэма работы, якая складаецца з тэматычных перыдаў.*

**Электронная версія артыкула:** <https://nastgaz.by/na-adnoj-hvali-2/>

**12.05.2022**

**Куняўская, М.** Аматыры робататэхнікі / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 12 мая (№ 50). — С. 4.

*У абласным конкурсе на робататэхніцы “Дарога ў будучыню”, які прайшоў у Мінскім абласным ІРА ўжо шосты раз, у розных узроставых катэгорыях спаборнічала каля 250 канкурсантаў з 1-11 класаў.*

**Дубоўская, В.** Навучанне хуткае і эфектыўнае / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 12 мая (№ 50). — С. 5.

*Артыкул прысвечаны школе Нацыянальнага дзіцячага адукацыйна-аздараўленчага цэнтра “Зубраня”, у якой сёння працуюць 30 педагогаў.*

**Асташкевіч, І.** Больш, чым спорт / І. Асташкевіч // Настаўніцкая газета. — 2022. — 12 мая (№ 50). — С. 5.

*Фінальны этап спартакіяды Рэспубліканскага інстытута прафесійнай адукацыі выявіў самых хуткіх, спрытных і актыўных у спорце. Сярод удзельнікаў прадстаўнікі Маладзечанскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа.*

**07.05.2022**

**Чарканавы, Н.** Ад песні да дывана / Н. Чарканавы // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 5.

*Як выглядае паясковы дыван, што такое свабодная гладзь і колькі лорыкаў яна каштуе — аб гэтым і не толькі можна было даведацца, зазірнуўшы ў Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі. Днямі тут фінішаваў II Рэспубліканскі фестываль-конкурс праектаў вучняў “Нашчадкі традыцый”, прысвечаны Году гістарычнай памяці. Сярод удзельнікаў прадстаўнікі Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі “Світанак” Пухавіцкага раёна.*

**Электронная версія артыкула:** <https://nastgaz.by/ad-pesni-da-dyvana/>

**Кастэнка, Н.** Не перарываецца сувязь пакаленняў / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 8.

*У артыкуле пра гістарычную памяць разважае Ірына Міхайлаўна Садоўская, начальнік упраўлення па адукацыі Барысаўскага райвыканкама Мінскай вобласці.*

**Электронная версія артыкула:** <https://nastgaz.by/ne-peraryvaetstsa-suvyaz-pakalennya/>



**Агурцова, Н.** Дыялог на аднолькавых правах / Н. Агурцова // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 8.

*У артыкуле Настасся Агурцова, метадыст Маладзечанскага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі “Маладзік”, расказвае пра круглы стол “Дыялог на аднолькавых правах”, які адбыўся ў гімназіі № 6 Маладзечна. У ім прынялі удзел члены маладзёжнага парламента пры Маладзечанскім раённым Савеце дэпутатаў, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці дырэктар сярэдняй школы № 14 Маладзечна Каліна Віктараўна Капуцкая, дырэктар гімназіі № 6 Анжаліка Аляксандраўна Хандзецкая і лідары гімназічнага самакіравання гэтай установы адукацыі.*

**Электронная версія артыкула:** <https://nastgaz.by/dyyalog-na-adnolkavyh-pravah/>

**Куняўская, М.** У III форуме педагогаў дашкольнай адукацыі “Арыенціры дзяцінства”, што адбыўся ў МАІРА, прынялі ўдзел больш за сто кіраўнікоў і спецыялістаў сістэмы дашкольнай адукацыі сталічнага рэгіёна / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 8.

*У III форуме педагогаў дашкольнай адукацыі “Арыенціры дзяцінства”, што адбыўся ў МАІРА, прынялі ўдзел больш за сто кіраўнікоў і спецыялістаў сістэмы дашкольнай адукацыі сталічнага рэгіёна.*

**Куняўская, М.** Мінскі абласны злёт атрадаў ЮІР, што 50 раз прайшоў у НДЦ “Зубраня”, вызначыў лепшых знаўцаў правіл дарожнага руху / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 8.

*Мінскі абласны злёт атрадаў ЮІР, што 50 раз прайшоў у НДЦ “Зубраня”, вызначыў лепшых знаўцаў правіл дарожнага руху. Пераможцам стала каманда Нясвіжскага раёна.*

**Куняўская, М.** Фіналістам і ўладальнікам спецыяльнага прыза Расійскага юніёрскага воднага конкурсу, які прайшоў у Маскве на базе Інстытута экалогіі Расійскага ўніверсітэта дружбы народаў, стаў Уладзіслаў Семяняка, навучэнец 10 класа гімназіі-каледжа мастацтваў Маладзечна / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 8.

*Фіналістам і ўладальнікам спецыяльнага прыза Расійскага юніёрскага воднага конкурсу, які прайшоў у Маскве на базе Інстытута экалогіі Расійскага ўніверсітэта дружбы народаў, стаў Уладзіслаў Семяняка, навучэнец 10 класа гімназіі-каледжа мастацтваў Маладзечна. Юны даследчык вызначыў стан ракі Уша, якая працякае праз Маладзечна.*

**Куняўская, М.** Каманда Ільянскага дзяржаўнага аграрнага каледжа Вілейскага раёна заняла 1 месца ў XVI фестывалі калектываў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі аграрнага профілю “Аграрная вясна - 2022” / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 8.

*Каманда Ільянскага дзяржаўнага аграрнага каледжа Вілейскага раёна заняла 1 месца ў XVI фестывалі калектываў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі*

*аграрнага профілю “Аграрная вясна - 2022”. Увогуле навучэнцы і педагогі заваявалі 11 дыпламаў.*

**Куняўская, М.** У абласных спаборніцтвах па веласіпедным арыентаванні ў агульнакамандным заліку лепшыя веласіпедныя навыкі пры арыентаванні ў лясной мясцовасці прадэманстравалі хлопчыкі і дзяўчынкі са Старадарожскага раёна / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 8.

*У абласных спаборніцтвах па веласіпедным арыентаванні ў агульнакамандным заліку лепшыя веласіпедныя навыкі пры арыентаванні ў лясной мясцовасці прадэманстравалі хлопчыкі і дзяўчынкі са Старадарожскага раёна. Другой стала каманда Слуцкага раёна. 3 месца ў прадстаўнікоў Бярэзіншчыны.*

**Рак, Н.** Гарыць за ўсіх, хвалявацца за кожнага / Н. Рак // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 14.

*У артыкуле Наталля Рак, настаўніца беларускай мовы і літаратуры гімназіі № 6 Маладзечна, расказвае пра Сцяпана Цімафеевіча Дзямешка, ганаровага грамадзяніна Маладзечна, першага дырэктара тады яшчэ сярэдняй школы № 6, якую ён узначальваў 32 гады.*

**Архіпенка, Д.** Фішка ў модальнасці / Д. Архіпенка // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 15.

*Адзінаццацікласнік гімназіі № 2 Салігорска Расціслаў Шчуроўскі стварыў унікальны вымяральны прыбор, які адзначаны пераможным дыпламам маладзёжнага інавацыйнага праекта “100 ідэй для Беларусі”.*

### **05.05.2022**

**Кастэнка, Н.** Жыць у сэрцах землякоў / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. — 2022. — 05 мая (№ 48). — С. 12.

*У сярэдняй школе № 1 Клецка Мінскай вобласці дзейнічае рэсурсны цэнтр па вучэбным прадмеце “Дарызыўная падрыхтоўка”. Шмат увагі ўдзяляецца ва ўстанове адукацыі патрыятычнаму выхаванню навучэнцаў.*

*Электронная версія артыкула: <https://nastgaz.by/zhyts-u-sertsah-zemlyakou/>*

**Нікіфарова, С.** Уздзенскія рабінзоны / С. Нікіфарова // Настаўніцкая газета. — 2022. — 05 мая (№ 48). — С. 13.

*Каб паляўнічым быць, трэба прыроду любіць. Гэтую ісціну дванаццаты год засвойваюць навучэнцы уздзенскай сярэдняй школы №2 імя К. К. Крапівы, якія займаюцца ў аб’яднанні па інтарэсах “Юныя паляўнічыя і рыбаловы” пад кіраўніцтвам Андрэя Ярмольчыка.*

*Электронная версія артыкула: <https://nastgaz.by/uzdzenskiya-rabinzony/>*

**Смалонская, В.** Любім Купалу / В. Смалонская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 05 мая (№ 48). — С. 15.

*У артыкуле Вольга Смалонская, кіраўнік музея маладзечанскай сярэдняй школы № 1 імя Янкі Купалы, расказвае пра музей навучальнай установы.*

*Электронная версія артыкула: <https://nastgaz.by/lyubim-kupalu/>*

«Мінская праўда» – абласная грамадска-  
палітычная газета.

Заснавана 1 лістапада 1950 года.  
Выходзіць тры разы на тыдзень.



Заснавальнікі: Мінскі абласны выканаўчы камітэт, Мінскі абласны Савет  
дэпутатаў, калектыў Мінскага абласнога ўнітарнага прадпрыемства  
«Рэдакцыя газеты «Мінская праўда».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://www.mpravda.by>

E-mail: [info@minpraud.by](mailto:info@minpraud.by)

### 25.05.2022

**Наумова, С.** Я б в рабочие пошел – пусть меня научат! / С. Наумова // Мінская  
праўда. — 2022. — 25 мая (№ 38). — (“МП плюс” № 16, 25 мая. — С. 15.)

*Статья посвящена Клецкому сельскохозяйственному профессиональному  
лицею, специальностям, которые там можно получить.*

**Слиж, М.** Молодечненский ТЭК – кузница современных кадров / М. Слиж // Мінская  
праўда. — 2022. — 25 мая (№ 38). — (“МП плюс” № 16, 25 мая. — С. 15.)

*Статья посвящена Молодечненскому торгово-экономическому колледжу  
Белконсоюза, специальностям которые там можно получить.*

### 11.05.2022

**Сиводедова, Е.** «Единство всех и уникальность каждого!» / Е. Содедова // Мінская  
праўда. — 2022. — 11 мая (№ 34). — (“МП плюс” № 15, 11 мая. — С. 10.)

*Статья посвящена средней школе № 4 г. Столбы.*

### 06.05.2022

**Царикевич, Н.** Выбор дела жизни – важный шаг / Н. Царикевич // Мінская  
праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 9.)

*О самых значимых изменениях, что коснулись условий поступления в  
колледжи и лицеи, о востребованных специальностях в статье рассказывает  
начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Николай  
Башко.*

**Пространство больших перспектив** // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№  
33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 9.)

*В статье рассказывается о Минском государственной областном лицее, о  
возможностях получения глубоких знаний по разным профилям обучения.*

**Шибковская, Д.** Становись лицеистом, чтобы стать специалистом! / Д. Шибковская // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 10.)

*ГУО “Червенский профессиональный строительный лицей” – это многопрофильное учреждение, которое реализует программы профессионально-технического образования.*

**Халдеева, А.** За будущим – в Воложин! / А. Халдеева // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 10.)

*Статья посвящена Воложинскому сельскохозяйственному профессиональному лицейю.*

**Лахвич, Ю.** Все шансы стать профессионалом / Ю. Лахвич // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 11.)

*Статья посвящена Вилейскому государственному колледжу, профессии автомеханика одной из самых востребованных профессий, которую можно получить в учреждении образования.*

**В содружестве учащихся и педагогов** // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 11.)

*Статья посвящена Нопольскому государственному аграрно-экономическому колледжу.*

**Наркевич, Г.** Карьера делается здесь / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 12.)

*Статья посвящена Молодечненскому государственному колледжу, возможности получения образования в данном учреждении образования.*

**Наркевич, Г.** Крутые лаборатории, редкие специальности / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 12.)

*Филиал “Молодечненский государственный политехнический колледж” УО РИПО в этом году возобновляет обучение по специальности “технология хранения и переработки пищевого растительного сырья”.*

**Дроздовская, А.** Для больших возможностей / А. Дроздовская // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 13.)

*Статья посвящена Борисовскому государственному строительному профессиональному лицейю.*

**Дроздовская, А.** Наш диплом – гарантия качества / А. Дроздовская // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 13.)

*Каждый шестой выпускник учреждений профессионального образования Минщины проходил обучение в Борисовском государственном колледже. Именно там юноши и девушки могут получить качественную подготовку по престижным и востребованным на рынке труда профессиям.*

**Халдеева, А.** Наукам и ремеслам обучись! / А. Халдеева // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 14.)

*В статье рассказывается о профессиях, которые можно получить в Березинском аграрно-техническом профессиональном лицее.*

**Наркевич, Г.** Ильинский колледж: престиж, компетентность, успех / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 14.)

*В статье рассказывается об учреждении образования где готовят специалистов агропромышленного комплекса – Ильинском государственном аграрного колледже.*

**Саевич, Д.** Областной аграрно-технический лицей: востребованность и актуальность / Д. Саевич // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 15.)

*Статья посвящена Областному аграрно-техническому профессиональному лицей, который более 40 лет предлагает широкие возможности для профессиональной самореализации.*

**Наумова, С.** Сквозь горы к звездам. Как в Солигорском колледже готовят будущих шахтеров / С. Наумова // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 15.)

*В статье рассказывается о филиале БНТУ “Солигорском государственном горно-химическом колледже”, о профессиях которые можно получить в учреждении образования.*